

исследования в Институт истории АН БССР.

18 ноября 1966 года погребение передано для экспозиции Полоцкому краеведческому музею».

Г. В. Штыхай

У СКЛАДЗЕ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ, ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА І РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ

У глыбокай старажытнасці землі сучаснага Чашніцкага раёна ўваходзілі ў склад Полацкай зямлі. На тэрыторыі раёна існавалі два княствы – Лукомскае і Чарэйскае.

Помнікі археалогіі, дакументальныя крыніцы дазваляюць меркаваць, што паселішчы на тэрыторыі раёна ўзніклі з даўніх часоў.

Першым упамінаецца ў 1078 г. Лукомль. Дакладна вядома існаванне 48 паселішчаў у XVI ст.: Абузер'е, Багданава, Баліна, Белая Царква, Бельнякі, Болюта, Будзілава, Вядрэнь, Вяцера, Гара, Гарывец, Дзямідавічы, Дабрамыслі, Дуброўкі, Жэрэйна, Забор'е, Заессе, Замачак, Запружаны, Іванск, Камянец, Канстанцінава, Концевічы, Коравічы, Кушняроўка, Латыгалічы, Лукомль, Мар’іна, Мокавічы, Мялешкавічы, Навасёлкі, Неўгадава, Павулле, Пачаевічы, Прыйстоі, Ротна, Руднае, Рудніца, Сабалі, Слідцы, Стайща, Стражавічы, Тарантова, Тоўпіна, Хотліна, Цяпіна, Чарэя, Чашнікі. У XVII ст. упамінаецца ўжо 60 паселішчаў.

Землямі, людзьмі, прыроднымі багаццямі Чашніччыны на працягу стагодзіні валодалі князі Лукомскія, Сапегі, Кішкі, Патоцкія, Валадковічы і інш. Добры ўспамін пра сябе пакінуў канцлер ВКЛ князь Леў Сапега (1557–1633), які, атрымаўшы ў спадчыну Чарэйскае княства, пабудаваў на востраве на возеры Галаўль (сучасная назва –

Чарэйскае) каля Чарэі царкву святой Троіцы (мясцовая назва Белая царква).

У працах гісторыка і археографа Дз. І. Даўгяллы, які напісаў падрабязную гісторыю Чарэйскага манастыра, змешчаны звесткі аб tym, што родным братам заснавальніка Чарэйскага манастыра ўладыкі Мікалая мог быць М. Валадковіч – продак апошніх уладальнікаў Чашнікаў. Няма непасрэднага пацвярджэння гэтаму, але вядома, што «в літо 6962» (1454 г.) Мікаіл Валадковіч прысутнічаў пры здзяйсненні купчай ад дзяцей Дашка – другога брата епіскапа Мікаіла.

Да сярэдзіны XIII ст. землі Лукомскага княства ўваходзілі ў склад Полацкага ваяводства. Але пагроза татарапанголаў з паўднёвага ўсходу і крыжакоў з паўночнага заходу падштурхнула да аб'яднання беларускіх зямель з Літоўскай дзяржавай. Гэта аб'яднанне адбылося на дабравольна-дагаворнай аснове, аб чым сведчаць земскія прывілеі вялікіх князёў літоўскіх, якія зацвярджалі аўтаномны статус беларускіх зямель у складзе ВКЛ. Еднасьць славянскіх і літоўскіх зямель у барацьбе з ворагамі дазволіла народам, што насялялі іх, супрацьстаяць агрэсіям, зберагчы свой этнас і дзяржаўную незалежнасць.

Пагроза агрэсіі нямецкага Тэўтонскага ордэна прымусіла ВКЛ у 1385 г. заключыць саюз з Польшчай – Крэўскую унію. Разам з Віленска-Радамскай уніяй 1401 г. яна адыграла важную ролю ў падрыхтоўцы і разгроме крыжакоў у час Грунвальдской бітвы 1410 г.

У 90-я гады XIV ст. удзельныя княствы на беларускіх землях былі ліквідаваны, у tym ліку і Полацкае. Функцыі цэнтральнай улады былі перададзены намеснікам вялікага князя ВКЛ. Адначасова ўстаўныя граматы вялікага князя замацоўвалі поўную аўтаномію Полацкай і Віцебскай зямель, палітычны, сацыяльны і прававы парадак, які тут раней склаўся. Пацвярджаўальная граматы, якія захоўвалі ці пашыралі прывілеі, Полацкая зямля